

<sup>3</sup> Иванчикова Е. А. Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения // Мысли о современном русском языке. М., 1969. С. 138—139.

<sup>4</sup> Роклин А. С. К вопросу о формировании двучленных структур сложного синтаксического единства // Научные труды Кубанского государственного университета. Краснодар, 1973. Вып. 171. С. 131.

<sup>5</sup> Гл.: Лосева Л. М. Структурно-семантическая организация целых текстов. Одесса, 1973. С. 10—11; Щербатенко Е. А. К вопросу о способах сжатия текста с сохранением объема информации // Вопросы семантики русского языка. М., 1976. С. 222 і інш.

<sup>6</sup> Грамматика русского языка. М., 1954. Т. II: Синтаксис. Ч. 2. С. 111.

<sup>7</sup> Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения. М., 1962. С. 429.

<sup>8</sup> Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1954. С. 264.

<sup>9</sup> Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М., 1973. С. 57.

<sup>10</sup> Иванчикова Е. А. Названная праца. С. 131, 139.

<sup>11</sup> Там жа. С. 139.

Р. М. ҚАЗЛОВА

## СЛАВЯНСКІЯ ҚАНТЫНУАНТЫ І.-Е. \*(s)kel- 'ГНУЦЬ; КРЫВІЦЬ; ВЯРЦЕЦЬ' (вытворныя ад асновы \*čȳlp-)

Артыкул з'яўляецца працягам работы па выяўленню славянскіх кантынуантатаў і.-е. \*(s)kel- 'гнуць, згінаць; крывіць; круціць, вярцець', расшыранага дэтэрмінатывам -р-, часткова апісаных намі раней<sup>1</sup>, прысвежаны аналізу лексічных адзінак, каранёвы вакалізм якіх прадстаўлены ступенню рэдукцыі е-рада, г. зн. вытворным ад асновы \*čȳlp-.

Ступень рэдукцыі каранёвага вакалізму е-рада даследуемай асновы прадстаўлена праслав. \*čȳlpa ж., \*čȳlrъ м., узнаўленне якіх магчыма на аснове шматлікіх паказанняў. Патрэбна адзначыць, што рэканструкцыя архетыпу \*čȳlpъ ажыццёлена аўтарамі ЭССЯ і SP на аснове чеш. člup 'бугор, пагорак', дыял. čipr 'вялікі пагорак, пагорак з плоскай вяршынай', 'тара' з улікам руск. дыял. чelpn̄, chalpan̄ 'горка', 'круглы курган; магіла', 'горб'. Генетычна \*člprъ харектарызуецца як няяснае ўтварэнне (ЭССЯ. IV, 144; SP. II, 222). На наш погляд, акрамя названага, да рэфлексаў праформ \*čȳlpa, \*čȳlrъ правамерна аднесці наступныя славянскі матэрыял: блр. дыял. палеск. чаўпá 'дурань' (БМ. X, 128), 'дурная гала-ва, мазгаўня' (запіс наш), чóўпа 'неахайная жанчына' (ТС. V, 298), укр. дыял. чalpn̄ 'апалонік, вялікая лыжка' (Вашэнко. I, 101), чólpa 'лапатка для выймання солі з саляных азёр' (Гринченко. IV, 469), с.-харв. čupa 'пасма валасоў' і інш., ад якіх нельга аддзяляць шэраг анамастычных адзінак. Маюцца на ўзвaze руск. Чалпóвка — назва вострава на возеры Жыжацкім на Пскоўшчыне, чеш. Clupi — мікратапонім (назва няроўнага поля), польск. Czołpie — возера ў басейне Drwęcy (HW 232), Czołpa, ст.-польск. Czelp — антрапонімы (SSNO. I, 416), Czułpa — айконім (Spis PRL. 193) і інш. Прыведзены матэрыял істотна пашырае арэал аналізуемых праформ, узбагачае семантычную харектарыстыку асновы \*čȳlp-.

У аснове семантыкі праформ \*čȳlpa, \*čȳlrъ, як гэта відаецца з семантыкі іх рэфлексаў, ляжала прыкмета выгнутасці, пукатасці, акругласці, якая канкрэтызавалася ў прыватных значэннях 'тара, горка, узвышша', 'горб', 'галава' → 'дурная гала-ва', 'лыжка, апалонік' і інш., ад якіх у выніку метафарычных і метанімічных пераносаў утварыліся ўсе астатнія. Сказанае дазваляе ўключыць разглядаемыя праславянізмы ў гнядзо \*(s)kel- з вышэй указанай семантыкай.

Вядома, што ў структурах тыпу *tšlt* даволі часта назіраецца такая фанетычная з'ява, як абсорбцыя плаўнага л. Улік гэтай з'явы дазваляе далучыць да разглядаемага кола славянскіх слоў руск. дыял. паўн. чупа згіб ракі, возера ці зямельнай мяжы', 'вузкі заліў возера', 'канец матні невада', Чупа — назва балота ў Бабаеўскім раёне Валагодской вобласці, Чупы — мікратапонім (назва пожні) у Карагапольскім раёне Архан-

гельской вобласці, якія аднесены да субстратных (фіна-ўгорскіх) элементаў<sup>2</sup>, чупа, чупка ‘неахайная жанчына’, чупка ‘невялікая драўляная міска’ (Даль. IV, 615) і інш. У такім выпадку для руск. чупа мяркуеца зыходнае чувпа/чулпа<човпа/чолпа, у якім -у-вакалізм каранёвай марфемы стабілізаваўся пад уздзеяннем білабіяльнага в/ў, узнікшага ў выніку перахода л у в/ў у асновах тыпу *tъlt*, звычайнага для ўсходнеславянскіх моў. Форма човпа<чолпа<челпа адлюстроўвае пераход е(<ѣ)->о пасля шыпачых. Указаныя фанетычныя з'явы былі ўласцівы структурам тыпу *tъlt* ужо ў старажытнарускі перыяд<sup>3</sup>. Такім чынам, фанетыка рускага слова цалкам тлумачыцца пры ўлічэнні фанетычных працэсаў уласна рускай мовы: чупа<чувпа<човпа<челпа <чулпа. Задфіксаваныя ў фіна-ўгорскіх мовах формы, на якія генетычна арыентавана рускае слова (фін. *surri* ‘задняя частка мярэжы’, ‘вугал’, карэл.-лів. *t'suri* ‘вугал’, люд. *t'sip*, *t'surri* ‘вугал’, вепс. *i'sip*, *t'sip* ‘задняя частка невада’, ойк. *t'siðr(a)* ‘заплечны мяшок’, ‘унутраная частка чаўна’ і інш.)<sup>4</sup>, з'яўляюцца запазычаннямі з рускай мовы.

Словаутваральнімі адносінамі з \*сы́рпа, \*сы́рпъ тлумачыцца генезіс многіх славянскіх лексічных адзінак, якія, трэба думаць, з'яўляюцца та-кімі ж старажытнымі, як і ўтвораючыя іх слова, хоць рэканструкцыя праформ для некаторых з іх на праславянскім узроўні застаецца праблематычнай з арэальныхых прычын. Пры ўзнаўленні праформ для лакальна абмежаваных адзінак намі ўлічваўся факт замацаванасці іх у анамастыцы славян. Да ліку магчымых праславянізмаў правамерна аднесці: \*сы́рпка ж., \*сы́рпъкъ м.— дэмінутывы ад \*сы́рпа, \*сы́рпъ: руск. дыял. чупка ‘неахайная жанчына’, ‘невялікая драўляная міска’, чэш. *člurek*, дыял. *čírek* ‘вяршыня гары’, ‘пагорак, узвышша’, *věčlopek* ‘пагорак’ *Člupek* — айконім (Machek. 105) і інш.;

\*сы́рпакъ — вытворнае з суфіксам *-ak-*: руск. дыял. *челпák* ‘невялікае узвышша’, ‘прадаўгаваты пірог; пірог без начынкі’, генетычную сувязь якога з *челпан* адзначыў М. Фасмер (IV, 329), Челпаков — антрапонім, в.-луж. *со́врак* ‘попаўзень’ (Jakudaš. 77) і інш.;

\*сы́рпанъ: руск. дыял. *челпан* (фанетычныя варыянты, *чалпán*, *чаўпán*, *чолпán*, *чувпán*) ‘горка’, ‘курган’, ‘магіла’, ‘горб’, ‘каравай хлеба, пірог’, ‘прадаўгаватая булачка’, ‘пузырь’, ‘страўнік, трывухі’, ‘скураны мяшок на сала, масла’, ‘дурань’ (Даль. IV, 589, 611), *челпан* ‘вяршыня гары’, ‘невялікая круглявая горка’, ‘туз, пухліна, падскураны пузырь’, ‘круглая булачка’ (Солікам. сл. 676), *чалпán* ‘цэгла’, ‘гняздо шаршнёў’ (Сл. Приамур'я. 320), *чолпан* ‘бугор, узвышша’ (Новосиб. сл. 588) і інш. Аналізуемае слова шырока адлюстравана ў славянскай анамастыцы. Параўн. ст.-руск. Челпановъ, руск. Челпанов, Чолпанов — антрапонімы (Тупіков. 817), Челпан — назва некалькіх горак у Валагодскай вобласці, Челпаново — айконімы ў Валагодскай, Кастрамской і Наўгародской абласцях (Костр. 37; Новг. X, 32), Чулпан, Чулпаново — айконімы ў Астраханскай і Маскоўскай абласцях (Моск. 185), Чупанка — рака ў басейне Масквы (Смолицкая. 118), блр. *Чалпán* — антрапонім (Бірыла. 435)<*Чалпан*<*Челпан*, укр. Чолпана (варыант Чолпанова) — балка на пра-вабярэжжы ракі Кальміус (басейн Азоўскага мора) (СГУ. 610), Кырк-Чалпán — айконім у Крыме (Тавр. 54) — назва, якая падверглася цюркізацыі шляхам далучэння цюркскага элемента Кырк, балг. Челпáнов, Чолпáнов — антрапонімы (Илчев, 538, 545) і інш.

Неабходна адзначыць, што ў некаторых працах па рускай дыялектнай лексіцы беспадстаўна паўтараецца думка аб запазычанні *челпан*, якое ідэальна працягвае зыходнае \*сы́рпанъ — вытворнае з суфіксам *-an-*. Так, І. С. Лутавінава, услед за этнографам М. Ф. Сумцовым, які бачыў у *челпане* «фінскі або цюркскі ўплыў», без якіх-небудзь аргументаванняў і нават без указання на канкрэтнае слова ў якасці кропніцы для запазычання заключае: «Слова в ід а в оч на запазычанае»<sup>5</sup>. А. В. Вострыкаў тлумачыць *челпан* як вынік кантамінацыі спрадвечнага і запазычнага слоў, не называючы канкрэтныя лексічныя матэрыйял, які мог узаемадзейнічаць<sup>6</sup>, і інш. На наш погляд, гэтыя далёкія ад реальнасці заклю-

чэнні, для якіх няма нават фармальныя прычын, маглі быць зроблены толькі таму, што лёс рускага слова вырашаўся ў адрыве ад славянскага матэрыялу, ад яго генетычнага гнязда, у якім асэнсоўваеца семантычны дыяпазон кожнай лексічнай адзінкі і адшукваеца тая скрэпка, якая аб'ядноўвае ўсе прыватныя значэнні. Такой семантычнай скрэпай для ўсіх семантычных рэфлексацый праформы *\*čyrlapъ* з'яўляеца першаснае значэнне асновы *\*čylp-* — ‘выгнутась, пукатась, акруглась’ (значэнне вытворнага слова, як вядома, матывуеца значэннем адпаведнага ўтвараючага слова). З гэтым значэннем адносінамі прамой вывадзімасці звязаны ‘бугор, узвышша’, ‘гара, курган’, ‘горб’, ‘нарост, гузак’, ‘пузыр’ і інш., з якімі метанімічнымі адносінамі звязаны ўсе астатнія значэнні. Фарміраванне тоесных ці блізкіх значэнняў слоў, належачых да гнёздаў з зыходнай семантыкай ‘гнуць, згінаць; крывіць; круціць, вярцець’, павярджаеца паралелямі. Параўн. семантычную структуру праслав. *\*kъlbixъ* і інш.

*\*čyrlp'na*/*\*čyrlp'ya*: руск. Човпня — айконім у Стародубскім раёне Браншчыны, блр. дыял. чаўпέнь м., чаўпнá ж. ‘пустамеля’ (БМ. X, 129; Янкоўскі. II, 193), чаўпέнь і чаўпнá ‘дурная галава, мазгаўня’, ‘дурань’ (запіс наш) і інш.

Несумненна, у сувязі з *\*čyrla*, *\*čyrlpъ* неабходна разглядаць генезіс блр. дыял. чаўпéшка ‘шалапут, някемлівая асона’ (ЖС. 177), ‘дурная галава’ (запіс наш), чоўпóта ‘глупства, бязглудзіца’ (ТС. V, 298), руск. дыял. чelpášek ‘грэбень гары, узвышша’, чelpuška ‘булка; каравай’ (Даль. IV, 589, 615), чupaха, чupaška ‘неахайнайа жанчына’, чupыши ‘крутая горка’, Чупыш — мікратапонімы ў Анежскім і Шанкурскім раёнах Архангельскай вобласці, аднесеныя да фіна-ўгорскіх элементаў<sup>7</sup>, в.-луж. čowraša ‘ручэй, паток’ (Jakudaš. 77), чэш. дыял. čipel ‘грэбень гары’ (Малько. 13), čipres ‘увзвышша з неўрадлівай глебай’, ‘вялікае ўзвышша’ (Maschek. 105) і інш. Патрэбна зазначыць, што такія лексічныя адзінкі, як блр. чаўпéшка, руск. чelpašek, чupaха, чupaška, чelpuška, чupыши успрыўмаюцца як словаўтваральныя варыянты, якія аб'ядноўваюцца апорным кансанантным элементам *-x-* іх суфіксальных марфем.

З ад'ектываў, словаўтваральна звязаных з *\*čyrla*, *\*čyrlpъ*, патрэбна ўказаць *\*čyrlinъ*, узнаўленне якога магчыма на аснове анатамічных паказанняў. Параўн. руск. Челпин, Чельпин — антрапонімы, Челпінка — айконім (Новг. VI, 90), польск. Czołpin (тройчы), Czołpino, Czołpinko — айконімы ў розных ваяводствах ПНР (Spis PRL. 197), Czołpiński, ст.-польск. Czołpiński — антрапонім (SSNO. I, 429) і інш.

Праслав. *\*čyrla*, *\*čyrlpъ* словаўтваральна матывуеца шэраг дзеясловаў: *\*čyrlati səl*/*\*čyrliti sə*: блр. дыял. чоўпаць ‘плявузаць, выдумляць’ (ТС. V, 298), чоўпаца ‘павольна ісці, плесціся’, чаўпіца ‘павольна ісці’ (БМ. X, 128), пачаўпіць ‘патаўчы’ (СБГ. III, 47), укр. дыял. човпти (*голову*) ‘дурыць галаву’, в.-луж. čowrasć ‘карабкацца, лезці’, ‘спускацца, спаўзаць’ (Zeman. 47), славац. дыял. čulpal' sa ‘павольна ісці, чыкіль-гаць’ (Kálal. 83) і інш.:

*\*čyrlēti*: руск. дыял. очалпéть ‘аслупянець’, чильпéть ‘тырчаць, быць дзе-небудзь’ (Иркут. сл. III, 123), славац. čipiel’ ‘сядзець на кукішках’ (SSJ. I, 279) і інш.;

*\*čyrlti (sə)*: блр. чаўпці ‘гаварыць недарэчнасці, глупства’, ‘настойліва даводзіць што-небудзь, паўтараць адно і тое ж’, чаўпціся ‘не выходзіць з галавы, пастаянна напамінаць пра сябе’, ‘рабіцца, адбывацца (прэ што-небудзь тлумнае, бязладнае)’ (ТСБМ. V, 310), дыял. чоўпці ‘несці, соваць’, чоўпціся ‘ісці, прасоўвацца’ (Насовіч. 700), чоўпці ‘выдумляць, плявузаць’, ‘вытвараць, рабіць нешта недарэчнае’, чоўпціса ‘таўчыцца’ (ТС. V, 298—299), вычаўпляць ‘вытвараць, здзекавацца’ (Сцяшковіч. 100), счайпці (*аб каравай хлеба*) ‘зрабіць, сфармаваць’, укр. човпти ‘біць, калаціць’, ‘гаварыць, паўтараць адно і тое ж’, ‘павольна ісці, цягнуцца’, човптиса ‘таўчыцца, корпацца’ (Гринченко. IV, 468) і інш.

Праслав. *\*čyrlti*, узнаўленне якога ажыццёўлена Э. Бернекером, які адносіў яго да гнязда *\*(s)kel-* ‘рэзаць, калоць’ (SEW. I, 169), уключаец-

ца ў слоўнікі-рэканструкцыі (ЭССЯ. IV, 144; SP. II, 221—222), аднак агульнапрынятай этымалогіі ў слова няма. Асноўная прычына гэтага, па заключэнню этымолагаў,— семантычныя цяжкасці. Крокі да перадолення гэтых цяжкасцей зроблены аўтарамі ЭССЯ, якія прыйшлі да вываду аб тым, што «ключавым значэннем слоў на *\*cъlpti* можна лічыць ‘плесці’», адкуль выводзяцца ‘ісці, цягнуцца, плесціся’, ‘плесці, гаварыць глупства’, ‘капацца, корпацца’ (ЭССЯ. IV, 144). Як нам уяўляеца, зыходнае значэнне *\*cъlpti* можна канкрэтызаваць — рабіць згібы, петлі; ‘плесці’, якое дазваляе разглядаць усе семантычныя рэфлексацыі даследуемага дзеяслова як другасныя, вытворныя. Параўн. тыпалагічна паралельныя руск. дыял. *гнутки гнуть* ‘гаварыць бязглудзіцу, няпраўду’ (Даль. I, 349), польск. дыял. *gibać się* ‘павольна ісці, цягнуцца’ (Karłowicz. II, 72) і інш. Значэнне ‘гнуць, загінаць’ магло быць актуальным для ‘рабіць, фармаваць (каравай)’. Параўн. блр. фальк. *гібаць каравай*. Нельга аднак не ўлічваць магчымыя рэалізацыі зыходнага значэння ‘вярцець, вярцецца’, якія маглі быць асновай для фарміравання значэння ‘пастаянна напамінаць пра сябе; не выходзіць з галавы’ і інш. Параўн. звычайнія канструкцыі тыпу *думка верціца ў галаве, слова верціца на языку* і пад. Такім чынам, славянскія факты указваюць на полі-семантычнасць праслав. *\*cъlpti*.

Патрэбна адзначыць, што блр. *чаўпці*, адарванае ад яго генетычнага гнязда, супастаўляеца з літ. *ciaip̄ti* ‘малоць языком, плявузгачы’, ‘сціскаць губы’, *ciaip̄ytis* ‘крыўляцца’, ‘крывіць рот, сціскаючы губы’, на аснове чаго слова залічваеца ў спіс беларускіх балтызмаў<sup>8</sup>. У этымалагічнай літаратуры ўжо падкрэслівалася, што версія літоўскага паходжання беларускага *чаўпці* зводзіцца на нішто фактам наяўнасці ў славацкай мове, тэрытарыяльна не звязанай з беларускай, дзеяслова *cūpat' sa*, які істотна пашырае ареал дзеяслоўных форм (ЭССЯ. IV, 144). Справа ж не толькі ў арэальнай харктарыстыцы аналізуемай адзінкі. Галоўнае, што сведчыць супраць запазычання беларускага слова з літоўскай мовы, гэта фанетыка беларускага і літоўскага слоў. Блр. *чаўпці* ідэальна адлюстроўвае зыходнае *cъlpti*, яснае па сваёй структуры (*\*kъlp̄ti < \*kl̄-p-*) і семантыцы. Літоўская паралель да гэтага беларускага слова павінна была быць выгляд *\*kъlp̄ti*, чаго не знаходзіцца. Фанетыка літ. *ciaip̄ti* можа быць вытлумачана толькі на беларускім матэрыяле. Іншымі словамі, літ. *ciaip̄ti* — адаптация блр. *чаўпці*, фанетычна другаснага, у аснове якога ўжо адбыўся пераход *л — в/ў*. Прыведзены выпадак яшчэ раз падкрэслівае важнасць этымалагічнага крытэрыя пры вызначэнні напрамку запазычання слоў адной мовай у другой.

У заключэнне належыць падкрэсліць, што асновы *\*kъlp̄-* і *\*cъlp̄-*, звязаныя адносінамі старажытнага чаргавання, мелі аднолькавыя дэрывацыйныя магчымасці. Параўн. наяўнасць структурных пар тыпу

$$\begin{array}{c} \overset{*kъlp}{\sim} - \left\{ \begin{array}{c} \overset{*kъlp}{\sim} - \\ \overset{*cъlp}{\sim} - \end{array} \right. \begin{array}{c} \overset{*kъlp}{\sim} - \\ \overset{*cъlp}{\sim} - \end{array} \left. \begin{array}{c} \overset{*kъlp}{\sim} - \\ \overset{*cъlp}{\sim} - \end{array} \right\} - \overset{*kъlp}{\sim} - \end{array}$$

і інш. якія сведчаць аб строгай арганізацыі, упараткованасці лексікі ў этымалагічным гняздзе. Улік з'яў словаўтваральнага паралелізму садзейнічае генетычнай інтэрпрэтацыі лексічных рэліктаў — слоў, да якіх час быў бязлітасным і аблежаваў іх бытаванне якой-небудзь вузкай тэрыторыяй.

<sup>1</sup> Гл.: Казлова Р. М. Славянскія кантынуанты і.-е. *\*(s)kel-* ‘гнуць; крывіць; вярцець, круціць’ (Утварэнні ад асновы *\*kъlp̄-*) // Весн. Беларус. ун.-та. Сер. 4. 1989. № 1.

<sup>2</sup> Гл.: Матвеев А. К. Этимологизация субстратных топонимов и апеллятивные заимствования // Этимология, 1971. М., 1973. С. 353.

<sup>3</sup> Гл.: Филин Ф. П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972. С. 189, 351—353.

<sup>4</sup> Гл.: Матвеев А. К. Этимологизация субстратных топонимов и апеллятивные заимствования. С. 353.

<sup>5</sup> Лутовинова И. С. Лингвистические данные и вопрос об отношении псковских называний кушаний к северо-русским // Северно-русские говоры. Л., 1975. Вып. 2. С. 70.

<sup>6</sup> Гл.: Востриков О. В. Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования. Свердловск, 1981. С. 25.

<sup>7</sup> Гл.: Матвеев А. К. Этимологизация субстратных топонимов и апеллятивные заимствования. С. 353.

<sup>8</sup> Гл.: Лачутюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982. С. 73. Для літ. *čiaupytis* у якасці крыніцы для запазычання патрэбна ўказаць блр. дыял. *чаўпіца* < *човпітица* < *члпітиса*.

### Скарачэнні

*БМ* — Беларуская мова. Мин., 1982. Вып. 10; *Ващенко* — Ващенко В. С. Словарь полтавских говорів. Харків, 1960. Вып. 1; *Гринченко* — Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка. Киев, 1958. Т. 4; *Даль* — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 4; *ЖС* — Жывое слова. Мин., 1978; *Ильчев* — Ильчев С. Речник на личните и фамилни имена у българите. София, 1968; *Иркут*. сл.— Иркутский областной словарь. Иркутск, 1979. Вып. 3; *Костр.* — Списки населенных мест Российской империи (далей — Списки): XVIII. Костромская губерния. СПб., 1877; *Малько* — Малько Р. Н. Географическая терминология чешского и словацкого языков. Мин., 1974; *Моск.* — Списки... XXIV. Московская губерния. СПб., 1862; *Новг.* — Список населенных мест Новгородской губернии. СПб., 1912; Вып. 10; *Новосиб. сл.* — Словарь русских говоров Новосибирской области // Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1979; *СГУ* — Словарь гідронімів України. Київ, 1979; *Сл. Приаму́рья* — Словарь русских говоров Приаму́рья. М., 1983; *Смолицкая* — Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки (Список рек и озер). М., 1976; *Соликам. сл.* — Бєяева О. П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области. Пермь, 1973; *Сцяшковіч* — Сцяшковіч Т. Ф. Матэрэялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. М., 1972; *Тавр.* — Списки... XI. Таврическая губерния. СПб., 1865; *TC* — Тураўскі слоўнік. Мин., 1987. Т. 5; *Тупиков* — Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903; *Фасмер* — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. 4; *ЭССЯ* — Этимологический словарь славянских языков: Правславянский лексический фонд / Под ред. Трубачева О. Н. М., 1978: Вып. 4; *Янкоўскі* — Янкоўскі Ф. Дыялектны слоўнік. Мин., 1960. Вып. 11. *Jakubaš* — Jakubaš F.

Ногнjo-serbsko-nemški słownik. Budyšin, 1954; *HW* — Hydronimia Wisły. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym / Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965; *Káľal* — Káľal M. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Baňsko-Bystrica, 1923; *Karłowicz* — Karłowicz J. Słownik gwar polskich. Kraków, 1900. T. 1; *Machek* — Machek V. Etymologiczny słownik jazyka ceského. Praha, 1971; *SP* — Słownik prasłowiański / Pod red. F. Slawskiego. Kraków, 1976. T. 2; *Spis PRL* — Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa, 1967; *SSNO* — Słownik staropolskich nazw osobowych / Pod red. W. Taszyckiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1967. T. 1; *Zeman* — Zeman H. Słownik gornoluzycko-polski. Warszawa, 1967.

А. А. РАДЗЕВІЧ

### СІТУАНТЫ У СТРУКТУРЫ СУБСТАНТЫЎНАГА СКАЗА

Гісторыя распрацоўкі тэорыі сказа — не проста сума лінгвістычных даследаванняў, заснаваных на лагічным або псіхалагічным уяўленні яго сістэмы, а своеасаблівія пошуку прывядзення ў адпаведнасць ведаў пра моўныя пракцэсы з канкрэтным іх прайяўленнем. І вось тут даволі часта перавага аддавалася аднаму з трох звёнаў у сістэме простага сказа — аб'екту, суб'екту ці адносінам паміж данымі катэгорыямі. Можа адсюль і ідзе супяречнасць, спрэчнасць некаторых палажэнняў сінтаксічнай навукі?

Паўстае пытанне: дзе шукаць выхад з гэтага становішча? Усё часцей даследчыкі прыходзяць да думкі, што «тэорыя сказа павінна лічыцца з тым, што ў структуры... лінгвістычнага аб'екта-сказа яго кампаненты («рэчы») і адносіны, якія існуюць паміж імі, утвараюць непарыўнае адзінства»<sup>1</sup>. У сувязі з гэтым даследаванне месца і ролі сітуатыўных паширальнікаў на ўзроўні структурнай арганізацыі субстантыўнага сказа дазваляе па-іншаму глянуць на прэдыкатыўнасць — асноўны палажэнні